



Беларусь 1

5.45 Слова мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на Урачыстасць Прасвятой Багародзіцы.
5.55 Серыял «Сваты» (12+).
7.50 Камедыя «Навагодні перапах» (12+).
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.10, 12.10 Меладрама «Іншы». 1—4-я серыі (16+).
12.35 Дзіцячы конкурс песні «Еўрабачанне-2018» у Рэспубліцы Беларусь.
14.25 «Light up! Дзіцячае Еўрабачанне 2.0».
15.10 Галоўная ёлка краіны. Навагодняе дабрачыннае свята для дзяцей з удзелам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнка.
16.25 Меладрама «Стандарты прыгажосці». 1—4-я серыі (12+).
20.05, 21.40 Меладрама «Стандарты прыгажосці. Новае каханне» (12+).
21.00 «Панарама».
0.15 Меладрама «Пастка на тры персоны» (12+).



Беларусь 2

5.50 Баявік «Індыяна Джонс і храм лёсу» (12+).
7.45 Баявік «Індыяна Джонс і апошні крыжовы паход» (12+).
9.45, 22.10 «Тэлебарометр».
9.50 Баявік «Індыяна Джонс і Каралеўства хрустальнага чэрапа» (12+).
11.50 Фільм для дзяцей «Тры арэшкі для Папялушкі» (12+).
13.10 Анімацыйны фільм «Мадагаскар» (0+).
14.35 Анімацыйны фільм «Мадагаскар-2» (12+).
16.00 Анімацыйны фільм «Мадагаскар-3» (12+).
17.30 «Суперлато».
18.15 Баявік «Індыяна Джонс: у пошуках страчанага каўчага» (12+).
20.10 Баявік «Індыяна Джонс і храм лёсу» (12+).
22.00 «Спортлато 6 з 49», КЕНО.
22.15 Мюзікл «Ла-Ла Лэнд» (12+).



Беларусь 3

6.10 М/ф (0+).
7.45, 11.40, 20.15 Навіны культуры.

8.05 «Сірата казанская». Маст. фільм (12+).
9.25 «Беларуская кухня». Бан-куха.
9.55 «Жывая культура». Творчасць майстроў-шапавалаў (Дрыбінскі раён, Магілёўская вобласць).
10.20 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.45 «Спявае Беларусь».
11.55, 20.30 «Гэты дзень».
12.00 «Марозка». Фільм-казка (6+).



13.20 «Новы год у класічным стылі». Канцэрт сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі.
14.35 М/ф (0+).
14.50 «Снежная каралева». Фільм-казка (6+).
16.10 «Сустракаем Новы год разам». Канцэрт.
18.00 «Вяселле ў Малінаўцы». Камедыя (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрачка».
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Адзінокім даецца інтэрнат». Маст. фільм (12+).
22.30 «Прэм'еры Новага года». Канцэрт эстраднай музыкі.



Беларусь 5

6.30 Хакей. Маладзёжны чэмпіянат свету. ЗША — Фінляндыя.
8.55 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Агляд тура.
9.55, 23.05 Хакей. Маладзёжны чэмпіянат свету. Расія — Канада.
12.00 Тэніс. WTA. Брысбен.
15.30 Футбол. Чэмпіянат Англіі. «Эвертан» — «Лестэр».
17.30 Легенды сусветнага спорту.
18.00 Футбол. Чэмпіянат Англіі. «Арсенал» — «Фулхэм».
20.00 Жанчыны і спорт. Дар'я Домрачава.
20.30 Футбол. Чэмпіянат Англіі. «Кардзіф» — «Тотэнхэм».
22.30 Спорт-кадр.



АНТ

6.00 «Новы год» (16+).
7.10 Камедыя «Дзяўчаты» (0+).

8.50 Камедыя «Іронія лёсу, або 3 лёгкай парай!» (12+).
12.15 Камедыя «Джэнтльмены ўдачы» (12+).
13.50, 16.20 «Лепш за ўсіх!» Навагодні выпуск (0+).
16.00, 20.30 «Нашы навіны».
16.55 Камедыя «Брыльянтавая рука» (0+).
18.40 Камедыя «Каханне і галубы» (12+).
20.55 «Голас. Перазагрузка». Фінал (16+).
23.00 «Першы дома» (12+).
0.30 «Навагодні каляндар» (0+).



СТБ

5.40 Музычны марафон «Легенды Рэтра FM» (16+).
11.00 Камедыя «Пакроўскія вароты» (12+).
13.30, 16.30, 19.30 Навіны «24 гадзіны».
13.40 Камедыя «Ёлкі лахматыя» (0+).
15.05 Камедыя «Ёлкі» (12+).
16.40 Камедыя «Ёлкі-2» (12+).
18.25, 20.05 Камедыя «Ёлкі-3» (12+).
20.40 Камедыя «Ёлкі 1914» (12+).
22.25 «Легенды СССР» (16+).
01.35 Лэдзі Гага: тур «Баль монстраў» (16+).



МІР

6.00, 2.40 «Дыскатэка 80-х» (12+).
7.10, 11.40 М/ф (0+).
7.35 М/ф «Дванаццаць месяцаў» (6+).
8.25 Маст. фільм «Снежная каралева» (6+).
10.00, 19.00 Навіны.
10.15 Маст. фільм «Папялушка» (0+).
12.05 «Гульня ў кіно». Навагоднія выпускі (12+).
19.15 Маст. фільм «Зіта і Гіта» (12+).
22.00 Маст. фільм «Танцор дыска» (12+).
00.35 «Сапраўдны Новы год!» (12+).
2.15 Дак. фільм «Іграй, дутар!» (12+).



РТР—Беларусь

7.00 Камедыя «Даярка з Хацэпетаўкі» (12+).
10.05 Мюзікл «Папялушка» (12+).

12.00 Маст. фільм «Казкі Рублёўскага лесу» (12+).
14.00, 20.00 Весткі.
14.25 Камедыя «Ёлкі кудлатыя» (12+).
16.20 «Песня года» (12+).
18.30 Камедыя «Тры плюс два» (12+).
20.35 «Гумар года» (16+).
22.40 Камедыя «СуперБабровы» (16+).
0.15 Камедыя «СуперБабровы. Народныя мсціўцы» (16+).



НТБ—Беларусь

5.20 Камедыя «Не хачу жаніцца» (12+).
6.40 «Аднойчы...» (16+).
7.15 «Урачэбныя тайны плюс» (12+).
7.40 «Таксама людзі». Мікалай Цыскарыдзэ (16+).
8.25 Серыял «Вуліцы разбітых ліхтароў» (16+).
9.10 Серыял «Пёс» (16+).
12.45 Маст. фільм «Жыццё толькі пачынаецца» (12+).
16.10 «Следства вялі...» (16+).
16.50 Маст. фільм «Экіпаж» (12+).
19.05 «Цэнтральнае тэлебачанне».
20.55 Серыял «Навагодні пёс» (16+).
22.30 Дэтактыў «Аргенціна» (16+).



8 канал

7.00, 16.15, 19.35, 21.00, 0.50 «Надвор'е».
7.05 Камедыя «Чарадзеі» (12+).
9.35 «Мой любімы гадаванец» (0+).
10.05, 19.40 Серыял «Арэлі» (16+).
11.10 Камедыя «Аперацыя «Ы!» і іншыя прыгоды Шурыка» (12+).
12.45 Камедыя «Каўказская палонніца» (12+).
14.10 Серыял «Пунсовыя сэрцы».
16.20 «Гумарынка».
16.30 «Мультипарад»: «У дні школьных канікул».
17.10 Меладрама «Гісторыя Папялушкі» (12+).
18.50 Серыял «Касл».
20.50 «Вечарніца» (0+).
21.05 Фантастыка «За гранню свядомасці» (16+).
23.05 Камедыя «Монстр» (12+).



ВТВ

6.00 Серыял «Татавы дочки» (12+).
7.20 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).
8.15 Скетч-шоу «Даеш моладзь» (16+).
9.10 М/ф «Тры каты» (0+).
9.30 М/ф «Ліга Watchcar» (0+).
9.55 М/ф «Маша і Мядзведзь» (0+).
10.25 «Ералаш» (6+).
10.50, 16.50, 23.00 «Уральскія пельмені» (16+).
11.45 «Турысты» (16+).
13.00 Анімацыйны фільм «Палярны экспрэс» (12+).



14.40 Серыял «Атэль «Элеон»-3» (16+).
18.15 Анімацыйны фільм «Монстры на канікулах-2» (6+).
19.35 Анімацыйны фільм «Оз: вяртанне ў Ізумрудны горад» (0+).
21.00 Баявік «Тэрмінатар-3: паўстанне машын» (16+).
0.10 Трылер «Код да Вінчы» (18+).
2.40 «Хачу верыць!» (16+).
3.50 «Лаві момант» (16+).
5.00 «Дурні і дарогі» (16+).



Культура

6.30 «Сіта і Рама». Серыял.
10.20 «Снежная каралева». «Кошкін дом». М/ф.
11.55 «Гусарская балада». Маст. фільм (12+).
13.30, 1.40 «Блакiтная планета». Дак. серыял.

14.25, 1.00 «Ехаў грэка... Падарожжа па сапраўднай Расіі». Дак. серыял.
15.10 «Сабрына». Маст. фільм (12+).
17.10 «Гісторыя рускай ежы». Дак. серыял.
17.40 Юбілейны канцэрт Алега Пагудзіна ў Дзяржаўным Крамлёўскім палацы.
20.00 «Па запалкі». Маст. фільм (12+).

21.35 «Дзікія танцы». Дак. серыял.
22.05 «Дробязі жыцця». Маст. фільм (16+).
23.25 «Клуб 37».
00.30 «Адлюстраваны час... Навагодні капуснік у ЦДРМ». Дак. фільм.
2.35 «Фільм, фільм, фільм». М/ф для дарослых.



Настальгія

6.00 Маст. фільм «Мелодыя на два галасы» (16+).
8.15, 9.45, 11.00, 13.40, 15.45, 17.00, 2.30, 3.45, 5.00 Музычная настальгія (12+).
8.35 Канцэрт «The Beatles in Washington D.C.» (16+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).
12.00 Дак. фільм «Двары нашага дзяцінства» (12+).
14.50, 20.50 «Прэс-экспрэс». 1994 год (16+).
18.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Навагодні выпуск. 2008 год (12+).
19.15 Фільм-спектакль «Тапаз». 1976 год (12+).

21.00 «Быў час». 2009 год (16+).
0.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар: Рыгор Гладкоў. 2007 год (12+).
1.00 Маст. фільм «Вашы правы?» (16+).



EuroSport 1

0.30, 3.00, 16.00, 17.15, 22.30 Лыжныя гонкі. Кубак свету.
1.30 Ралі-рэйд. «Афрыка Эка Рэйс».
1.45, 5.00, 19.00, 23.00 Скачкі на лыжах з трампліна. «Турнэ чатырох трамплінаў».
3.30, 6.30 Тэніс. Турнір АТР.
10.00 Тэніс. «Кубак Хопмана».
11.00, 20.30 Тэніс. «Кубак Хопмана». Фінал.
16.45, 18.00 Горныя лыжы. Кубак свету.
20.00, 22.00 Лыжнае дваяборства. Кубак свету.



Кінакамедыя

0.30 2 + 1 (16+).
2.45 Чалавек з Рыа (16+).



5.00 Ягуар (16+).
7.00 Начная змена (18+).
8.55 Эйс Вентура: вышук хатніх жывёл (12+).
10.35 Эйс Вентура-2: калі кліча прырода (12+).
12.15 Ёлкі лахматыя (6+).
13.55 Таксі-3 (16+).
15.35 Таксі-4 (16+).
17.15 Крутая Джорджыя (16+).

19.30 Даспехі бога: у пошуках скарбаў (12+).
21.25 Шанхайскія рыцары (12+).
23.35 Кароль вечарынак (16+).



ТВ3

6.00 М/ф (6+).
9.20 «Заўтра сёння» (12+).
9.50 «Паехалі» (12+).
10.20 «Перыскоп» (16+).
10.40 «Хронікі маскоўскага побыту» (16+).
11.30, 2.10 «Доктар Котаў». Серыял (12+).
15.15 «Тайны нашага кіно. «Джэнтльмены ўдачы» (16+).
15.45 «Джэнтльмены ўдачы». Камедыя (0+).
17.20 «Прынцэса на Раство». Меладрама (6+).
19.00 «Знак якасці» (16+).
19.55, 5.30 «10 самых» (16+).
20.30 «Палярны рэйс». Камедыя (12+).
22.15 «Дзённік Брыджыт Джонс-2». Камедыя (16+).
0.10 «Звышнатуральнае». Серыял (16+).



8.10 Бэтмен: пачатак (12+).
10.50 Рамэа і Джульета (12+).
13.10 Гісторыя аднаго вампіра (16+).
15.15 Прэстыж (16+).
17.45 Дзённік памяці (16+).
20.10 Маска (12+).
22.20 Цёмны рыцар (16+).
1.10 Нясцерпныя босы (16+).
3.20 Секс у вялікім горадзе (16+).



ТВ1000 Рускае кіно

6.20 Пра што гавораць мужчыны. Працяг (16+).

8.05 Экіпаж (6+).
10.35 Танкі (12+).
12.20 Тры волаты: ход канём (6+).
13.50 Метро (16+).
16.20 Чорная маланка (0+).
18.20 Млечны шлях (12+).
20.20 Я худзею (16+).
22.20 Населены востраў (12+).
0.40 Землятрус (12+).
2.35 Пра што гавораць мужчыны (16+).
4.15 Прыцягненне (12+).



National Geographic

6.00 Дзікая Аўстралія (16+).
7.30, 5.10 Гульні розуму (16+).
8.40, 1.50 Пачатак (16+).
10.15, 18.45, 22.00 Асушыць акіян (16+).
11.05 Асушэнне Алькатраса (16+).
11.50 Выватаванне найстарэйшай піраміды Егіпта (16+).
12.40 Расшыфраваць Стоўнхэндж (16+).
13.30 Зніклыя гарады Амазоніі (16+).
14.15 Страчаныя муміі Новай Гвінеі (16+).
14.55, 20.20 Гісторыя дзесяцігоддзяў (16+).
16.25 Мегазбудаванні (16+).
17.15, 23.35 Фатальны пажар на «Тытаніку» (16+).
18.00, 0.20 Расследаванні авіякатастроф (16+).
19.35 Інстынкт выжывання (16+).



Discovery

8.00, 7.10 Апошнія жыхары Аляскі (16+).
11.00, 16.00 Мегабудойлі (12+).
17.00, 21.00, 0.00 Спецназ «Цяжкія машыны» (16+).
1.00, 3.50 Самагоншчыкі (16+).
4.40 Паляўнічыя на старызну (12+).